

**І. М. Васілеўская,**  
настаўнік беларускай мовы і літаратуры першай катэгорыі  
**М. І. Палоннікава,**  
настаўнік беларускай мовы і літаратуры першай катэгорыі

## **У гасцях беларускіх страў!**

### **Беларускае народнае свята «Мой край, мой рай бульбяна-жытны**

Зала адпаведна ўбрана. На засланных ільнянымі абрусамі сталах – беларускія народныя стравы, прыгатаваныя вучнямі (часткова з дапамогай бацькоў).

Гучыць песня «Люблю цябе, Белая Русь»  
(Выход вядучых)

**2 вяд.** Мой край – лугі і пералескі,  
Крыніцы звон і шум лясны.  
Мой край – блакітныя пралескі  
На сцежках ранняе вясны.

**1 вяд.** Ад ветру гнуцца вербалозы,  
Бяжыць дарога напраткі.  
Мой край – блакітныя бярозы  
Абапал сіняе ракі.

**2 вяд.** Я – беларус, я нарадзіўся  
На гэтай казачнай зямлі.  
Дзе між лясоў і пушчаў дзікіх  
Адвеку прашчуры жылі.

**1 вяд.** Я – беларуска, ганаруся,  
Што маю гэтае імя.  
Аб добрай славе Беларусі,  
У свеце знаюць нездарма.  
**Разам.** Жыву ў Беларусі і тым ганаруся!!!

*На фоне музыкі*

**1 вяд.** Мая Беларусь... Мая цудоўная, мая вялікая Радзіма...

**2 вяд.** Мая Беларусь... Мая сціпая, мая малая Радзіма...

**1 вяд.** Мая Беларусь... Мая непаўторная вёска ў Клецкім раёне з такой мілагучнай назвай Заастравечча...

**Настаўнік.** *Добры дзень, паважаныя сябры! Сёння я запрашаю вас на беларускае народнае свята «Мой край, мой рай бульбяна-жытны!», звязанае з харчаваннем.*

**1 вяд.**

Мой край, мой рай бульбяна-жытны!  
Зеленадолы, залаты!  
Як спеў матулі – старажытны,  
Як песня любай – малады!  
Якіх ты меў на зайдрасць свету  
І цесляроў, і муляроў,  
І летапісцаў, і паэтаў,  
І музыкантаў-дудароў!  
Калі на свеце нехта дзесці  
Умее добра працаваць, -  
То ўмее ён і смачна з’есці  
І – адпаведна – згатаваць!  
Таму – дастойна, без эфекту –  
Прымай падзяку-пахвалу –  
І беларускаму палетку,  
І беларускаму сталу!

**Настаўнік.** Цудоўную, багатую спадчыну маюць беларусы. Яна стваралася нашымі продкамі на працягу стагоддзяў. Гаварыць пра яе можна бясконца... Мне б вельмі хацелася, каб сённяшняе свята дапамагло вам уявіць традыцыйнае жыццё нашых продкаў, каб вы больш даведаліся пра звычаі і абрады беларусаў, звязаныя з харчаваннем. Кожны дзень мы карыстаемся спадчынай продкаў, нават не задумваючыся пра гэта. А ці заўсёды былі на нашым стале хлеб, каша, бульба і іншыя стравы? Давайце зазірнем у мінулае...

**1 вучань.** Калісьці людзі харчаваліся толькі тым, што давала ім прырода. Яны палявалі на дзікіх звяроў, лавілі ў рэках і азёрах рыбу, збіралі ягады, грыбы, арэхі, ядомыя карані і расліны. Каля трох тысяч гадоў таму на тэрыторыі Беларусі старажытныя плямёны пачалі займацца земляробствам.

**2 вучань.** У першую чаргу людзі асвоілі такія культуры, як гарох, боб, проса, ячмень, пшаніца. Самым старажытным хлебам можна лічыць груцу. Гэта быў тоўчаны ячмень, разведзены вадой і спечаны на вогнішчы. Такія праснакі доўгі час заставаліся галоўным печывам у беларусаў.

**3 вучань.** Пазней продкі навучыліся гатаваць з зерня розныя кашы. У беларускіх народных казках і песнях каша прысутнічае як абавязковая стравы, сімвал багацця і дабрабыту. Даўней на вяселлі не было караваю, а гасцей частавалі кашай. На радзінах і сёння можна паспытаць салодкай «бабінай кашы». Нельга ўявіць памінальны ці калядны стол без традыцыйнай куцці – кашы з ячных круп.

**4 вучань.** Дарэчы, выраз «з ім кашы не зварыш» таксама мае старажытнае паходжанне. Кальсьці нашыя продкі пры ўчыненні мірнай дамовы гатавалі

разам з былымі ворагамі кашу, якая была сімвалам прымірэння. Таму і кажуць пра што немагчыма дамовіцца: «З ім кашы не зварыш».

**Настаўнік.** З цягам часу галоўным прадуктам харчавання стаў хлеб, які выпякалі з квашанага цеста. Гэта была вельмі адказная справа. Гаспадыня з вечара рашчыняла хлеб – разводзіла цёплай вадой у дубовай дзяжы закваску (трошкі цеста, пакінутага з папяпэдняга разу), ставіла ў цёплае месца, а раніцай дасыпала мукі і добра вымешвала цеста. Звычайна хлеб пяклі раз на тыдзень – 5–8 вялікіх боханаў. Хлеб саджалі ў печ драўлянай лапатай, папярэдне паклаўшы на яе кляновае, дубовае, капуснае лісце, лісце хрэну. Кожны бохан акуратна ссоўвалі разам з лісцем на ачышчаную чарэнь і засланялі печ. Існавала шмат звычайў, звязаных з выпяканнем хлеба: гаспадыня павінна быць чыста адзетая і ў добрым настроі (інакш хлеб будзе нясмачны); забаранялася, пакуль хлеб у печы, гучна размаўляць, смяяцца, ляжаць на печы, бо ўсё гэта – крыўда для хлеба, знявага, ён можа патрэскацца, выйсці няўдалым. Дастаўшы хлеб з печы, клалі яго на ручнік, пырскалі боханы вадой, каб скарынка была мякчэйшая. Хату напаяўняў найлепшы водар- хлебны пах...

### **1 вяд.**

Нібыта ў жыццё перапёлка,  
Устрапянулася душа.  
П’ю хлебны пах. Ён лепш за зёлкі,  
Лепш сырадою з гладыша.  
Ля печы маці б’е паклоны,  
І кожны з іх, як адкрыццё.  
На залатых далонях клёна  
Ляжаць не боханы – жыццё.  
І так захочацца – аж слінкі –  
Акрайчык адламаць цішком  
Ад той пахучае скарынкі,  
Што млее там, пад ручніком.  
Як светла стала ў нашай хаце,  
Аж вокны зіхацяць яе.  
У сенцы хлеб выносіць маці –  
Яму пашаную аддае...  
А памяць пільная вартуе  
Хвіліну тую праз гады, –  
Як рэжа, стоячы, матуля  
На лусты бохан малады.

### **2 вяд.**

Свае адносіны да хлеба народ адлюстравяў у шматлікіх прыказках і прымаўках, казках і песнях. Спадзяюся, вы добра ведаеце вусную народную творчасць. Толькі прыказак і прымавак, у якіх ёсць слова «хлеб», я налічыла больш за 50. Давайце разам прыгадаем хоць частку. Я пачынаю прыказку, а вы канчаеце.

- ✓ Хлеб – усяму галава.
- ✓ Без працы няма чаго хлеба шукаці.

- ✓ Хто рана ўстае, у таго хлеба стае.
- ✓ Хлеб ад зямлі, а моц ад хлеба.
- ✓ Найсмачнейшы хлеб ад сваёй працы.
- ✓ Колькі ні думай, а лепш хлеба-солі не прыдумаеш.
- ✓ Без золата пражывеш, а без хлеба – не.
- ✓ Без солі не смачна, без хлеба не сытна.
- ✓ Маліна то маліна, але каб хлеба скарына.
- ✓ Без кавалка хлеба – кепская бяседа.
- ✓ Калі ёсць хлеба край, то і пад кустом рай.
- ✓ Зямля – маці, а хлеб – бацька.

Але не толькі хлеб пяклі з цеста. Любяць беларусы бліны, аладкі, наліснікі, сочні, каржы, хрушчы і іншае печыва.



### **1 вучань.**

Дзень быў святы. Яшчэ ад рання  
 Блінцы пякліся на сняданне,  
 І ўжо пры печы з чапялою  
 Стаяла маці... Пад рукою  
 Таўкліся дзеці, заміналі,  
 Або смяяліся, спявалі.  
 Услон заняў сваё ўжо места,  
 На ім стаяла дзежка цеста,  
 І апалонік то і дзела  
 Па дзежцы боўтаў жвава, смела  
 І кідаў цеста ў скавародкі.

### **2 вучань.**

Давала піск яно кароткі,  
 Льючыся з шумам на патэльні,  
 І ў жар стаўлялася пякельны;  
 І там з яго ўжо ўвачавідкі  
 Пякліся гладзенькія пліткі  
 Блінцоў, спаднізу наздраватых,  
 Угору пышна, пухла ўзнятых,

І ўжо адтуль рукою маткі  
На ўслон шпурляліся аладкі.  
А дзеці іх даўно сачылі  
І на ляту блінцы лавілі,  
Заядла мазалі іх здорам.

### **3 вучань.**

Стаяў асобна ў місцы скорам  
Сяго-таго для верашчакі.  
Хоць невялікія прысмакі –  
Цыбуля, перчык, ліст бабкоў  
Ды сальца некалькі брускоў,  
Мука і квас – і ўся прыправа,  
Але ўсё ж снеданне цікава;  
А для дзяцей найбольша свята  
Абы наесціся багата.  
*Якуб Колас. Новая зямля.*

### **Настаўнік.**

Думаю, вам цікава будзе даведацца, што больш за 250 гадоў таму кухар караля Рэчы Паспалітай Верашчака прапанаваў новы спосаб падачы на стол каўбасы. Яе рэзалі на вялікія кавалкі, палівалі соусам і елі лыжкай. Новая страва стала вядомай пад назвай верашчака ў гонар яе вынаходніка. Беларусы часцей ядуць яе з блінамі – мачаюць, і таму называюць мачанкай.

### **1 вяд.**

Тым часам маці даставала  
Чыгунчык з печы, лыжку брала  
І верашчаку налівала.  
А за сталом на верашчаку  
Падгатаўлялі ўжо атаку, –  
На гэта хлопцы былі хваты,  
Аладкі кроілі ў квадраты  
(Хоць геаметрыі не зналі)  
І на відэльцы іх чаплялі.  
Як бы на тычкі тыя вешкі,  
Каб не адстаць, не мець замешкі  
У часе дружнае яды.

### **2 вяд.**

Чуць міска ткнулася сюды,  
Дык у яе, як па прыказу,  
Відэльцаў з восем лезе зразу.  
Гаворка моўкне, смех сціхае:  
Цяпер мінуціна другая,  
Бо ўсіх займае міска стравы;

Другія моманты, праявы, –  
Усе пафукваюць ды студзяць  
І верашчаку тую вудзяць...

### **Настаўнік.**

Радкі Якуба Коласа дапамаглі нам перанесціся ў звычайную сялянскую хату. Вы ўжо ведаеце, што ганаровае месца ў хаце займаў стол. Гэта быў своеасаблівы хатні прастол, святое месца. Тут збіралася ўся сям'я, тут панавалі свае законы...

### **1 вучань.**

А за сталом маўчком сядзелі.  
Там хлопцы гыркацца не смелі,  
Бо там парадак вельмі строгі,  
Там падпілююць табе рогі,  
Калі парушыш дысцыпліну,  
Ды пад нядобрую часіну  
Дадуць там «лэмбуся» і «квасу»,  
Каб не круціліся без часу.  
І чуць калі што вынікала,  
То бацька кідаў так, бывала,  
На хлопцаў погляд выразліва,  
Што тыя ў лаву баязліва  
Траха са страху не ўпаўзалі,  
Бо гэты погляд добра зналі.

### **2 вучань.**

Там і цяпер, як і заўсёды,  
Макалі ўсе з адной пасуды  
І елі дружна, не драмалі,  
Нарэшце ўсе па скварцы бралі.  
Як верашчака ў дно спадала,  
То маці есці пакідала  
Ды йшла ў камору па другое,  
Яшчэ больш смачнае, ядкае,  
І трабаніла сюды,  
Для заканчэння ўжо яды  
Тварог, запраўлены смятанай  
(Нясла з вялікаю пашанай).  
За ёю хлопцы адставалі  
І бацьку з дзядзькам пакідалі  
Над верашчакай завіхацца.

### **3 вучань.**

... І ўжо к канцу таго сьнядання

Хлапцы здаволілі жаданне,  
І ад мужчын яны адсталі.  
Павольней сківіцы жавалі,  
Крышылі страву, як нарокам.  
І бацька кідае відэльцы,  
Рукою гладзіць па камізэльцы,  
На абразы ўскідае вокам  
І шэптам хрысціцца набожна.  
Тым часам міска і парожна,  
І маці стол ужо прыбрала,  
Пасуду, лыжкі паласкала.

### **Настаўнік.**

Шмат добрых слоў сказалі мы пра хлеб, пра іншыя стравы. Але ж невыпадкова называюць беларусаў «бульбашамі». Бульбу завезлі ў Еўропу з Амерыкі. Мяркуюць, што да нашых продкаў яна трапіла гадоў 300 таму з Галандыі. Не адразу прыжылася, затое з цягам часу яе пачалі называць другім хлебам. Паслухайце, як піша пра бульбу Уладзімір Караткевіч у нарысе «Зямля пад белымі крыламі»: «Беларусы ведаюць каля тысячы страў з бульбы. Ад звычайнай, печанай на начлезе, якую так добра выкаціць з прыску, абскрэсі, разламаць і, калі яна яшчэ дыміцца, саліць і, захлынаючыся, глытаць – ад гэтай, печанай, і да «клёцак з душамі» (вялізныя клёцкі з цёртай бульбы, начыненныя мясам), да бульбы, фаршыраванай сушанымі грыбамі і запечанай ў гарачай печы. Апісаць усе спосабы немагчыма. Але і проста вараная, з падгарэлымі вяршкамі, высыпаная на абрус на стале яна – дзіва!»



### **1 вяд.**

Пасадзілі бульбіну вясною  
У цёплую вільготную зямлю.  
Сонца нахілялася над ёю,  
Воблака паіла дажджавое,  
Вецер напяваў ёй: «Люлі-лю!»  
Падрамала бульбіна ў зацішку,  
Як і сёстры меншыя яе.

Потым паднатужылася крышку –  
І да сонца, ветру і хмурынак  
Распрасцёрла парасткі свае .  
Як яна запрэглася ў работу!  
Сілы набіралася, расла.  
Пад зямлёй яе таўсцела цела,  
Вопратка наверху зелянела –  
Цветам светла-бэзавым цвіла.  
Адкапалі бульбіну пад восень:  
Ну і дзіва! Важыць паўкіло.  
Так ужо спрадвеку павялося:  
Лепей нашай бульбы беларускай  
Анідзе на свеце не было!  
Ля кастра прыемна ёй сагрэцца,  
Вось ляжыць і млее на баку.  
А калі на славу падпячэцца –  
На далонь шырокую кладзецца  
Ў рудавата-шэрым кажушку.

### Настаўнік.

Беларусы славяцца сваёй гасціннасцю. Толькі госць на парог – пачастунак на стол. І паспрабуй тут нечага не пакаштаваць – гаспадыня пакрыўдзіцца...



### І вучань.

Вось ты ў гасцях – і нават слоўца  
Табе сказаць няма калі:  
Вяндлінку з водарам ядлоўца  
Мяцеш – за раз па два скрылі!  
А побач – зірк! – як цуд, як казка –  
З каляндрай, з перцам, з часнаком –  
Ляжыць вясковая каўбаска,  
Таксама ўвітая дымком!  
К таму ж падсохла на гарышчы –  
Дык толькі плеўка шапаціць!  
Умэнт кальцо з паўметра знішчыў –





Адно раз'ярыў апетыт!

## **2 вучань.**

Калі ж дапаў да вантрабянкі –  
Цягаць стамілася рука!  
Глядзіш – а ўжо кіндзюк крывянкi  
На блюда выклалі з гаршка!  
Паспеў адчуць, што ўжо не слабка  
І ў паясніцы, – а на стол  
Тым часам едзе ў місе бабка  
І парай дыхае пад столь:  
З бакоў запечаная ў меру,  
У бульбе скварачкі тырчаць... –  
І так жа ўслед пайшла на змену –  
Хоць замычы – каб не маўчаць!

## **3 вучань**

«Усё! – сказаў. – На гэтым дзякуй!»  
А на абрус – нясуць бліны  
І к ім – мачанку-верашчаку  
З наборам рэбрачак свіных!  
Хвіліну выстагнаў ты моўчкі:  
«Дзе месца ўзяць? Патоўпіць дзе!»  
І неўпрыкмет на два-тры вочкі  
Паслабіў пас на жываце...  
Ужо не здыхацца! Падпёрла –  
Няйначай крушня камянёў!..  
А перад носам... ставяць цёрла  
Гарачых, тлустых калдуноў!

## **4 вучань.**

Калдун! ... Духмяны, самавіты,  
У масле ўсмяглы, а паўзверх –  
Смятанкай свежаю паліты!..  
Ну, што? Ізноў глядзіш як звер?  
І адчуваеш, адчуваеш:  
Няхай хоць згэтуль у труну –  
А не зганьбуеш, не стрываеш –  
Дасі прытул і калдуну!  
Калі на свеце нехта дзесці  
Умее добра працаваць, -  
То ўмее ён і смачна з'есці  
І – адпаведна – згатаваць!

## **Настаўнік.**

Мне здаецца, на нашых сталах ёсць усё, што мы сёння згадвалі: і аладкі, і хрушчы, і бабка, і дранікі, і нават мачанка. Малайцы! Журы перад пачаткам свята мела магчымасць ацаніць вашы кулінарныя здольнасці. Зараз мы даведаемся, якія стравы аказаліся самымі смачнымі і самымі незвычайнымі.

Дзякуй ўсім, хто прыйшоў да нас на свята. Перадайце словы шчырай падзякі матулям і бабулям, якія дапамаглі вам прыгатаваць столькі смачных страў. А завершыцца нашае свята ў класах, куды вы пойдзеце, узяўшы свае стравы. Смачна есці! Упэўнена, вы атрымаеце задавальненне ад вынікаў сваёй працы. Хай і надалей не бяднее беларускі стол!